

## English

We are committed to active involvement in the local communities around our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible community partner by ensuring that our business objectives enhance the quality of life in the community.

The aim of our community investment is to support global efforts that represent the business goals of IHG and which make a positive difference to the communities in which we operate. The activities we support must be aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics and Business Conduct.

### Who we support

At a corporate level, we focus on:

- **The environment** – we understand our responsibility to respect the environment and manage its impacts for the benefit of the communities in which we operate (e.g. energy, waste and water savings)
- **Local economic opportunity** – we support the development of sustainable opportunities in the community, especially in terms of education and skills training to enhance employment opportunities in the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy
- **Disaster relief** – through our IHG Shelter in a Storm Programme we are committed to helping provide disaster relief when natural and man-made disasters affect our hotels and the local communities surrounding them.

### Community partnerships

In choosing which community organisations to support, primary consideration is given to requests that meet the following criteria:

- exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas of focus
- demonstrate innovative approaches in addressing the defined need
- demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's ability to follow through on its proposal
- explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

At local level, our approach is to encourage our local managers and employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is right for their community, while ensuring that all decisions conform to our Code of Ethics.

### Our approach to charitable giving

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and who align to one of our three focus areas.

We do not support organisations that discriminate on the basis of race, religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In addition, we will not generally provide contributions to:

- individuals
- religious organisations
- general operating support for hospitals and health care institutions
- capital campaigns
- endowment funds
- conferences, workshops or seminars not directly related to our business interests
- multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be assured, with support in subsequent years dependent upon annual evaluation
- political donations of any kind.

## Belarusian

Мы актыўна ўдзельнічаем у жыцці мясцовай грамадскасці вакол нашых гатэляў і карпаратыўных офісаў. Гэта азначае, што мы з'яўляемся паважаным і адказным партнёрам грамадскасці, намагаючыся, каб нашы камерцыйныя мэты спрыялі паляпшэнню якасці жыцця мясцовых жыхароў.

Мэта нашых інвестыцый у сацыяльную сферу – падтрымка агульных намаганняў, якія ляжаць у аснове дзейнасці IHG і накіраваны на аказанне станоўчага ўплыву на грамадскае асяроддзе, у якім мы працуем. Дзейнасць, якую мы падтрымліваем, павінна адпавядаць нашым карпаратыўным каштоўнасцям, нашаму слогану «Winning Ways» і нашаму кодэксу дзелавых паводзін і этыкі.

### Каго мы падтрымліваем

На карпаратыўным узроўні мы засяроджваем увагу на наступным:

- **Навакольнае асяроддзе** – мы ўсведамляем сваю адказнасць за павару інтарэсаў навакольнага асяроддзя і будзем сваю працу такім чынам, каб яна ішла на карысць грамадскасці, дзе мы ажыццяўляем сваю дзейнасць (напр., энергазберажэнне, эканомія вады і перапрацоўка смецця)
- **Мясцовыя эканамічныя перспектывы** – мы падтрымліваем устойлівае развіццё перспектыв сярод грамадскасці, асабліва гэта датычыць адукацыі і прафесійнага навучання, што павышае магчымасць працаўладкавання ў гасцінічнай індустрыі, у асноўным праз IHG Academy
- **Дапамога падчас бедстваў** – наша праграма IHG Shelter in a Storm накіравана на аказанне дапамогі падчас стыхійных і тэхнагенных бедстваў, якія адбываюцца ў мясцовасці, дзе знаходзяцца нашы гатэлі.

### Сацыяльнае партнёрства

Падчас выбару арганізацый для аказання падтрымкі асноўная ўвага надзяляецца запытам, якія задавальняюць наступным крытэрыям:

- маюць выразную мэту і належаць да адной з трох сфер увагі IHG
- прызнаюць інавацыйныя падыходы ў вырашэнні вызначанай патрэбнасці
- дэма нструюць эфектыўна сць арганізацыі і падрабязна а пісваюць здольнасць арганізацыі давесці да канца сваю пра па нову выра зна тлумачаць, якую карысць атрымае IHG і супольнасць на шых га тэляў

На лакальным узроўні мы імкнемся заахваціць нашых менеджараў і працаўнікоў выкарыстоўваць гэтую палітыку як практычнае кіраўніцтва падчас вырашэння, што больш падыходзіць для іх супольнасці, пры гэтым усе рашэнні павінны адпавядаць нашаму кодэксу этыкі.

### Наша стаўленне да дабрачыннасці

Ахвяраванні робяцца толькі тым арганізацыям, якія маюць пацверджаны дабрачынны статус, чые этычныя прынцыпы супадаюць з нашым кодэксам этыкі і якія належаць да адной з трох сфер, на якіх мы засяроджваем сваю увагу.

Мы не падтрымліваем арганізацыі, якія дапушчаюць дыскрымінацыю па расе, рэлігіі, веравызнанні, поле, узросце, фізічным недахопе і нацыянальнасці. Акрамя таго, мы, як правіла, не робім ахвяраванні:

- фізічным асобам
- рэлігійным арганізацыям
- на падтрымку звычайнай дзейнасці бальніц і медыцынскіх устаноў
- у межах кампаній па зборы сродкаў
- дабрачынным фондам
- канферэнцыям, працоўным паседжанням і семінарам, якія непасрэдна не звязаны з нашымі дзелавымі інтарэсамі
- на шматгадовыя гранты; падтрымка забяспечваецца толькі на першы год з магчымым падаўжэннем на чарговы год у залежнасці ад штогадовай ацэнкі вынікаў
- палітычныя ахвяраванні

### Review structure and process

- Corporate donations are governed by the Steering Group of the Corporate Responsibility Team (CRT)
- The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our Communities' policy
- The CRT recommends an annual budget for approval by the Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic direction, and approves all contributions with Executive Committee oversight.

### Механізм і працэс разгляду заявак

- Карпаратыўнымі ахвяраваннямі кіруе каардынацыйная група Каманды па карпаратыўнай адказнасці (CRT)
- CRT збірае звесткі пра ўнёсак, які зрабіў персанал, і выкарыстоўвае іх для кіравання нашай палітыкай «Падтрымкі грамадскасці»
- CRT прапануе гадавы бюджэт, які зацвярджаецца выканаўчым камітэтам, вызначае палітыкі, рэкамендацыі, крытэрыі і стратэгічныя кірункі, зацвярджае ўсе ахвяраванні пад кантролем выканаўчага камітэта.